

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

СПРАВДАЧНА-ВЫБАРНЫЯ СХОДЫ ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫЯ ШКОЛЫ

(5-я поўная сярэдняя школа г. Мінска)

На стала ляжыць акуртан разграфаваны сшытак. У першай графе — прозвішчы. У астатніх графах — тэматычныя літары «В», «Л», «П». Словам, сшытак і больш нічога. А ў сапраўнасці ў ім алістравана самае важнае ў жыцці многіх савецкіх дзяцей. Тэматычныя літары азначаюць — «выдатна», «добра», «пасрэдна», «дрэнна», і гаворыць яны аб вучобе дзяцей, аб іх здаррав'іх у навуцы, аб іх росце і руху наперад.

Сакратар партыйнай арганізацыі тав. Аляхавіч, робячы справядлівыя даклады час-ад-часу заглядае ў сшытак, я-бы чэрніцкіх атуду новыя мыслі, новыя факты, новыя даныя для аб'яснення таго ці іншага выказанага ім палажэння. Вядома, сшытак гэты трэба ўмень чытаць. Хіба старонкі чалавек, незнаёмы з жыллем школы, знойдзе ў ім, у гэтым простым сшытку, скажам, такі факт.

Вучань 3-га класа 5-й школы Мілейшын вучыцца вельмі хітра. Дома мацёр «ён задуляў», што акуртан паведавае школу і нават атрымлівае нахвальны аглядак. Але гэта была хлусня. У школу ён палымі тыямі не з'яўляўся. Што рабіў хлопчык? Ён баўваўся па вуліцах, вісеў па палянках траўкай, хуліганіў. Ці цікавілася маці паводзінамі свайго сына? Ці прышла яна хоць раз у школу даведацца, як вучыцца дзе сын у школе? Не, не было гэтага.

Вучнем Мілейшым запікаўся загадкай навукальнай часткай малочаснага класаў камуніст т. Аляхавіч. Ён некалькі разоў гутарыў з хлопчыкам. Ён кажа, ведаць сапраўды прычыны яго дрэннага паводзінаў. Першым гутарыў не аб ніякай раз'яднальнасці. Тав. камуніст Аляхавіч пайшоў разам з хлопчыкам да яго на кватэру. Пазы вечаар правёў ён у сям'і Мілейшых. Гэта была гарачая гутарка, ад якой ня мала прыйшла чырванасць мацёр за свайго сына і за свайго сямю. Гутарка ішла аб адказнасці бацькоў за выхаванне дзяцей і аб сувязі бацькоў са школай.

Пасля гэтага быў праведзены збор піянерскага атрада, на якім абмяркоўвалася пытанне аб піянеру Мілейшым. У выніку дзе хлопчык стаў агульна вядомым школу і добра вучыцца. Большасць аглядак у яго — выдатныя. І вядзе ён сябе цяпер так, як належыць піянеру, юнаку леныну.

У свай час пытанне аб вучню Мілейшым было прадметам абмеркавання на партыйным сходзе. І яно, пытанне гэта, выніла дзякуючы за рамкі агляда факта. Гутарка ішла аб пашанаванні, аб камуністычным выхаванні дзяцей, аб паводзінах савецкага школьніка.

Пытала такіх фактаў можа расказаць маленькі сшытак, які ляжыць вост тут на стала перад вачыма дакладчыка.

Аб гэтым гаварыў сакратар партарганізацыі.

Партарганізацыя пры 5-й школе, якая адна 5-ю і 2-ю поўныя сярэднія школы і 10-ю вачэрнюю школу, існуе ўсяго адна-дваццаць 5 месяцаў. Яе састаў — 4 члены партыі і 1 кандыдат. Але і за гэты параўнальна кароткі час партарганізацыя паспела зрабіць ня мала.

Аўтарытэт камуністаў у школах — велізарны. Да іх слоў прыслухоўваюцца, да іх прыходзяць за парадамі, ім расказваюць аб крыўдах, з імі дзяліцца сваімі поспехамі, радасцямі і сумам і школьнікі, і настаўнікі.

Але зроблена партарганізацыяй яшчэ каляка не ўсё.

Паспяховасць у школах ні ў якім разе не гэта прызнаць звычайна. Вось сярэднія прапанты: 2-я школа — 68 проц., 5-я школа — 70,2 проц.

Асноўная маса настаўнікаў — гэта сапраўдныя энтузіясты свайго справы, людзі, якія любяць сваю прафесію і лічаць выхаванне маладога пакалення і саветскіх людзей сэнсам усяго свайго жыцця.

Класны кіраўнік 10 «б» класа 2-й школы беспартыйны настаўнік Валасевіч М. І. дабіўся стопроцантнай паспяховасці ў сваім класе. Нема такога вучня ў яго класе, у якога б ён не быў дома, не гутарыў бы з бацькамі. У кожны выхадны дзень тав. Валасевіч наведавае кватэры сваіх вучняў. І гэта не проста наведванні — прышоў, прывітаўся, запытаў аб здароўі і пайшоў. Не, кожнае наведванне настаўніка з'яўляецца як-бы кароткай лекцыяй на-ламу. Карысць гэтых наведванняў не трэба і даказваць. На жаль, вопыт Валасевіча яшчэ не стаў здымкам усіх.

У 2-й школе прапуе заслужаны настаўнік школы тав. Чарняўскі А. А.

Нядаўна прыняў у канцылаты партыі загадчык навукальнай часткі старшых класаў 5-й школы тав. Каржаневскі А. І., які 16 год прапуе педагогам.

Такіх майстроў педагогічнай справы ў школах, аднаго партарганізацыі, ня мала.

Работа з беспартыйнымі настаўнікамі яшчэ не дасягнула таго ўзроўню, які патрабуецца ад партыйнай арганізацыі. Аб гэтым гаварылі ў спрэчках камуністы тт. Шымак і Гальперын. Зусім прайвілі былі настаўлена на партыйным сходзе пытанне аб авалоданні настаўнікамі навукай усіх навук — марксізма-ленінізма, аб вывучэнні «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Партыя большавікоў адна выключную ўвагу совецкай школе. Настаўнік у нашай краіне агульна вядомы пачэтам, увагай і любоўю народа.

Савецкая школа павінна выхоўваць маладо пакаленне ў духу камунізма, у духу безмежнай любові да свайго радзіма, да свайго народа.

І адсюль залада — настаўнік павінен авалодваць марксізма-ленінізмам. Ён павінен ведаць гісторыю нашай слаўнай комуністычнай партыі. Ён павінен ведаць асновы марксізма-ленінізма. Інакш — не гэта быць выхавальнікам дзяцей, не гэта выхоўваць дзяцей у камуністычным духу.

Многа прызвання прапавяць школьна партыйнай арганізацыі і ў галіне падрыхтоўкі кіраўніцтва камсамолам. І ў адпаведнасць работам з беспартыйнымі настаўнікамі.

Важна адно — камуністы аразумелі гэтае. А галоўнае для школьна партыйнай арганізацыі — забяспечыць стопроцанную паспяховасць камуністычнае выхаванне дзяцей, забяспечыць пастаяннае павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню ўсяго калектыва настаўнікаў.

Радуе і тое, што настаўнікі-камуністы добра разумеюць і ўсведамляюць, што імі зроблена яшчэ вельмі мала, што гэта толькі пачатак, што наперадзе многа цікавай, уздыячай, вялікай партыйнай работы па выхаванню маладога пакалення савецкіх людзей.

С. КУНЯВСКІ.

НА ЧАЛЕ КАЛГАСНЫХ МАС

(Партарганізацыя калгаса імені БАБРУЙСК. (Нар. «Звязды»). У 1939 годзе Бабруйскай РК ВКП(б) стварыў партыйную арганізацыю пры калгасе імені Губішэва. На ўчоне састаў тры члены і 6 кандыдатаў партыі. Прыходзіла шкадаваць, што ніхто з членаў партыі не працуе на калгаснай вытворчасці не працуе. Але арганізацыя роля партыйнай арганізацыі ад гэтага пачынаў не змяншаецца. Яна агрупоўвае вакол себе лепшых калгаснікаў і калгасніц, вучыць іх металам сацыялістычнай працы, арганізуе на выкананне завац, пастаўленых партыяй і ўрадам.

У мінулым годзе калгас нахваліўся справіўся з гаспадарка-палітычнымі заданнямі. Сярэні ўражай зернявых з кожнага гектара склаў 9,3 цэнтнера, жыта — 15 цэнтнераў, бульбы — 101 цэнтнер. Пры размеркаванні нахваліў на працягу года калгасніка прыйшоўся па адным кілограму зернявых, чатыры кілограмы бульбы, 5 руб. 76 коп. грашыма.

Калгаснікі, якія працавалі члена, пастаханавцы, атрымалі многа прадуктаў і грошай. Сям'я тав. Петрашчыка за год выйшла на 1.014 працэнтаў і атрымала 5.749 рублёў грашыма, 250 пудоў бульбы, 60 пудоў зернявых. Такіх сямей у калгасе многа.

У гэтым годзе калгас змагаецца за ступодны ўражай зернявых з кожнага гектара. Партыйная арганізацыя ўзначальвае гэту слаўную барацьбу.

Ужо апрамаваны ўсё сельскагаспадарчы інвентар, добраахвотна збожжам зааспаны насяненны фонд. У брыгадах арганізаваны землі. Кіраваць імі выбранны лепшыя людзі калгаса — стаханавцы і стаханавіцы.

Кандыдат партыі т. Петрусенка з 1937 года працаваў загадчыкам малочна-тварынай фермы. Пад яго кіраўніцтвам ферма дабілася добрых рэзультатаў і ўсталявала права паказваць свае заслугі на Усеа-сярэднім с'езды ВКП(б).

Партарганізацыя вырастае па 9 чалавек за лік перадавікоў вытворчасці. Сярод перадавікоў у партыю — лепшыя стаханавцы тт. Шуцькі і Парфіловіч, якія штодзёна выконваюць свае нормы на 250 працэнтаў.

Хроніка выбараў

ПОЛАЦК. 21 люта. Актыўна і арганізавана праходзіць у раёне справядліва-выбарная партыйная школа. Усюды — стопроцантны ўдзел камуністаў. Бялі 80 працэнтаў прысутных на сходах высту-пае ў спрэчках, прычым сярэд выступачнасць многа камуністаў, якія ўпершыню прымаюць ўдзел у справядліва-выбарных сходах.

Пры высокай актыўнасці камуністаў прайшоў справядліва-выбарны сход партыйнай арганізацыі мяскамітат. Сакратар партарганізацыі тав. Фішчык і вступіўшы ў спрэчку таварышы азначалі ўмацаванне сувязі партыйнай аргани-



Пры Доме партыйнай арганізацыі г. Брэста арганізавана кансультацыя для агітатараў. На здымку: загадчык Дома партыйнай арганізацыі С. П. Гарбачэўскі кансультавае агітатараў на Сталінскай Канстытуцыі. Фото І. Калодзіч.

ГУТАРКА САКРАТАРА РАЙКОМА З АКТЫВАМ

Многі партыйны арганізацыі г. Магілёва яшчэ не дасягнулі рэалізацыі ўказанай ЦК ВКП(б) аб неабходнасці сістэматычнага кіраўніцтва самастойна вымушчонай гісторыі ВКП(б), аб кантролі над вывучэннем гісторыі большавіцкай партыі. Раманце ЦК ВКП(б) аб паставіўшы прапанаваны марксізма-ленінізма ў Беларускай ССР, Ордаўскай і Курскай абласных рэкамэндуе, як адну з форм кантролю над вывучэннем гісторыі ВКП(б), гутаркі сакратараў партыйных партарганізацыяў і райкома партыі з самастойна вывучачымі асобна большавіца. Але гэта ўказанне рэдка выконваецца. Так, напрыклад, на буйнейшым прадпрыемстве Магілёва — швейнай фабрыцы — ні сакратар партыі тав. Багданавіч, ні партгорі цыхаў такіх гутарак не праводзіць.

У той жа час у г. Магілёва б'ець цікавы вопыт правядзення такіх гутарак, ён іскрава паказвае неабходнасць і карыснасць іх. Першы сакратар сельскага райкома партыі тав. Жураў нядаўна пачаў праводзіць гутаркі-пароды з кіруючым партыйным актывам па пытанню самастойнага вывучэння гісторыі партыі. Гэтыя гутаркі могуць паслужыць прыкладам для многіх партарганізацыяў. На гутарцы, праведзенай 10 лютага гэтага года, прысутнічала 15 камуністаў — партыйных і савецкіх работнікаў. У гэты прынялі ўдзел два сакратары райкома, сакратар райнага камітэта ВЛКСМ, заг. райпарткабінетам, загадчыкі аддзелаў прапавяць райкома ВКП(б) і райкома ВЛКСМ, інструктар райкома партыі.

Парада паказала, што многі кіруючыя работнікі райна яшчэ не аразумелі неабходнасці сістэматычнага прапавяць над павышэннем свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню. Так, напрыклад, тав. Хавіч — унаўнаважаны Практамат заагатава — цэлы год не вучыўся гісторыі партыі. Ён зараз вучыцца толькі першы раз калі Бабруйска курсу. Тав. Лавіцкі (гураў)

Нарада наліла фарму таварыскай гутаркі сакратара з актывам. Работнікі райкома расказалі, як яны вучыліся асновы марксізма-ленінізма, як арганізуюць свай работы час.

Загадчык райпарткабінетам тав. Шульгат расказаў, што ён закончыў вывучэнне Кароткага курса, мае канспект па ўсім 12-ці раздзелам, налічыўшы вопытныя складаныя запісы. Ён расказаў, што вядзе два паралельныя канспекты — адзін па перахрышчэнні і другі па падручніку. Такіх чынам у яго канспект руподна ўсе запісы па тэмах. Тав. Шульгат зараз вучыцца работні Інгельс «Любві Фейербах» і «Анты-Дюрінг».

ГЕРОІ БАЕЎ З БЕЛАФІНАМІ

„Щ-311“

Ніза пливуду п'якім воблакі. Марсіць дождж умеражэку з морым снегам. П'якія выначыць гарызонт. Навакол усё аднолькава шэра, задыгнута пелёнай замаразі, снэг, туману...

У рубцы падводнай лодкі, шчыльна ўмядаючыся ўдалек, стаіць на баявой вахце капітан-лейтэнант Фёдар Грыгоравіч Вершнін — вопытны караблеводзіцель, які асяцякаваў нядаўна 10-годова свайго прабыцця ў Ваенна-Марскім Флоте. Адрінаваты год пачаўся гарачымі баявымі дзямі, да якіх Вершнін — п'які патрыёт снай ратымі — рыхтаваў сябе даўно і ўпэна.

Перад асабістым саставам падводнай лодкі «Щ-311» Чырвонаармейскага Балтыйскага флота паставлена адказная і пачотная залада — знайсці і знішчыць ваенны транспарт белафінаў. З вельмівай рэліцыю сурэйна маркі загал камандавання, даверыўшага ім вялікую баявую справу.

Вочы камандзіра, усербныя бінюкел, упівана ў туман. Мора бунуе, палікі ваючы на сваіх іспалініх крэмлях баявы карабл, захістаючы халоднай вадой яго рубку. Салёныя п'якікі ляняць у твар; хвалі гука грывяць па стаг'яваму шэлу судна.

У рубцы пал'яецца штурман лейтэнант Кошэль. Кароткі і выразны яго дажд. Камандзір лодкі адна каманду: — Падрыхтавацца да пагружэння! Карабл, пайшоў да самага неўпэнажнага месца. Пацянаецца пачаса мініраваўнай ворагам вузкім.

Патраўнаецца рэспе з кожнай секундай. Патрэбна вялікая вытрымка, вялікае самаўдзяржанне. Патрэбна заадынароўе, халіканы рэлік.

Прадстаіць усяліную праіспі невядзікі карабл, дзе на лобых глыбінках таіцца непазваны, падсерагоўчы небеспекі. Патрабавацца выключнае майстэрства караблеводзіцеля; раён, у якім палыла нягледзючы лодка, добра бы вядом толькі ворагу. У ажножа савецкага карабля не было нават вестак аб рэзультате дзе, не было дастаковых даных аб сіле пачэцця, аб глыбіні.

Лодка пагружалася п'які і б'ястра. Чырвонафлотцы і пачаеўзвучы састаў чотка выконвалі завац камандзіра, лодкі не спускалі вачэй са складаных прыб'ораў.

Усёе асабовы састаў лодкі гарэў адным жадаанем, адным імкненнем — прабіць да ўзону, куды вораг ніза не чакаў совецкіх маракоеў, дзе ён, як яму здавалася, знаходзіцца ў поўнай беззапаснасці.

Рытмам п'якіх лодкі перафармавае тойка пераходна. Што гэта — падводная скала ці затоплены карабл? Камандзір загадае пачырвоніць управу. Песалазвана корпус карабля судрагаецца. Мора і трывожа ачуваецца штуршок. Востры прыгавалівае да ўсяіх нечаканасцей. Гэта прадаўжаецца дзв'ерці секунды, але яны аяццякі дзв'ерцікі мінут, галінамі.

Патрабуецца жалезная воля, п'якірасць характара, упэнасць, каб у такой складанай абстаўлянцы не разгубіцца ні на момант, знайсці б'ястрые і правільнае рашэнне. Прамаружанне або разгубленасць могуць прывесці да катастрофы, да гібель. Захаваць у такіх мінуты яспасць мыслі і дакладнасць у рабоне могуць толькі мужныя людзі, выхаваныя ў духу большавіцкай сямейнасці, гарачай любі да свайго радзіма.

З вельзірными п'якіяснямі прабіўся падводны карабл праз вузкі праіспі.

Жыццё Чырвонай Арміі

СПАБОРНІЦТВА СТЫМУЛІРУЕ ВІСКОЮ ЯКАСЦЬ ВУЧОБЫ

Спаўную галавіну Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота Ніскае агульнае сустрэкае шырока разгорнутым сацыялістычным спаборніцтвам. У спаборніцтвах па высокіх паказчыках ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы ўключыліся ўсё байны і пачаеўзвучы састаў. Ход спаборніцтва сістэматычна падгульваецца ў часіх і парадазьяненнях. Захваваючына перадавікі, арганізуюцца дапамога адстаючым.

Вялікую работу па арганізацыі таварыскай уззаемадапамогі праводзіць заадына камандзіры тт. Вачарышчын і Макараўка з парадазьянення, якім камандуе т. Івановіч. У выніку ў гэтым парадазьяненні ўзруна паставіўся дэдаў да баявых другам каварыерства — ванем, у поўным паракру ўтрымліваецца матэрыяльная частка. Байны Шаўнаека, Дасянка, Пабла і іншыя маюць вялікую аяццяку па ўсім відах баявой і палітычнай падрыхтоўцы.

Выдатных поспехаў у вучобе дабіліся парадазьяненні тт. Гаубокава і Краснаарцава, кулямётны разлік камандзіра аддзельна т. Гала, аддзяленне т. Палайскага і гарматы разлік т. Малкіна.

Маладыя чырвонаармейцы-радысты парадазьянення т. Шпітэва (Н-ская частка) выконваюць устааўленыя нормы на прыб'еў знааку на 300 працэнтаў. Чырвонаармеец гэтай жа часткі т. Фралоў за выдатныя поспехі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы прапавяць да ўзнагароды званіком «Отличник РККА».

Парышчыва па выкананню абавязанасцяў у спаборніцтвах імені XXII гадзіны РСЧА заадына перадаваць агульнае сустрэкае шырока разгорнутым сацыялістычным спаборніцтвам, дабіваючыся соцік паказчыкаў у авалоданні вагтехнікай.

У авангардзе спаборніцтва ідуць ністы і камсамольцы. Іны суд прыказкам у дзеньшліне і вучобе, камуністы і камсамольцы парадазьянае партаргам т. Макараў, маюць выдатныя і добрыя агляды па ўсім відах баявой і палітычнай падрыхтоўцы. Хутка дадуццацца да ўмоў армейскай і п'якіскага авалоданне скла ваеннай тэхнікай малады байны шва па 1939 года. Сваю бязмежную насьць сацыялістычным радзіме, гатоў заўбейці і ўсюды з чэсцю апраўдаць сваёе званне воіна Чырвонай Арміі ладны байны выразні, прымаючы і на ваенную прысугу. Пасля ўрачыклывы на вернасць радзіме чыр армеец т. Вагалоў заадына.

Сніва я прыняў ваенную пры прымаючы яе, я ачуў радзінае х ванне. Я з чэсцю вынамаю ўрачыклыву, не пашкуду сваёй сіа, а патрабуецца — і жыцця за сваю лую сацыялістычную радзіму.

На парозе гэташэй тэпцяга гэта ванія Чырвонай Арміі байны, каманді і палітработнікі абавязваюцца ашча в падляны якасць баявой і паліты падрыхтоўцы, на ўстаааналенні в чысь складаную ваенную тэхніку і с'бды быць наагатавае для выкае ладоба баявога заланія вашай парты ўрада.

Палітрук Я. ІВАШЫ

Чырвонаармейскія агітатары вышлі на выбарчы ўдзел

Партыйныя і камсамольскія арганізацыі часцей БАВА праводзяць вялікую масава-палітычную работу сярод вышшаршчыкаў заходніх абласцей Беларусі. Агітатары с'іроў насельніцтва прауючы лепшыя прадстаўнікі Чырвонай Арміі.

У Н-скай часткі БАВА агітатарамі вылучана 40 байноў і камандзіраў. С'іроў іх выдатны вучобы тт. Якілі, Клімаў, Каракін і іншыя. Усе яны пачалі ўжо работу на прыказаных ім іх выбарчых участках. Агітатар т. Захаваў па шэфствам прадпрыемстве арганізавану гурток па вучывенню Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона. У гуртку заадына 30 чалавек.

Агітатары Н-скай часткі тт. Вейс, Абескаў і Клявін пасля авалодання з выбарчыкамі арганізавалі ў сабцы 2

Дзямі на імпіятывае армейскіх агітатараў па вёсках Беларускай аб'я прадзвен агітатыўна-аляжны пераходны прыняла ўдзел 350 чалавек.

Праводзячы агітатыўна-часавую тту, камсамольскія арганізацыі часцей дазважваю рад вечаару з мюсовым сельніцтвам. Камсамольская арганізацыя арганізавала для выбарчыкаў вечаары мастацкай самадзейнасці. Салы былі паказаны п'есы «Патрацілі» «Апошняя нот».

С. КУЦАЕ

ПРАТВОРЫМ БАЛОТЫ У КВІТНЕЮЧЫЯ КАЛГАСНЫЯ ПАЛІ

ДА ўсіх КАЛГАСНІКАў І КАЛГАСНІЦ СОВЕТКАЙ БЕЛАРУСІ

Пісьмо калгаснікаў сельскагаспадарчай арцелі «Чырвоная Слабодка», Любаньскага раёна, Мінскай абласці

Таварышы! Мы жывем у краіна, дзе праца стала справай часовай долбесці і героісты. Советскі ведае, што ён працуе на сябе, рысчы сваёй выдатнай радзімы. Та-сма бярэцца за вялікія справы і ў лавозніц іх да канца. На кожна-боце советскі народ паказвае ўзоры гэта ўдзельнічае і арганізавацца.

Плошчы належаючых нам балот, треба пра-капаць кілометр канала, правесці да яго 500 метраў калектара і пракласці 5 кі-лометраў асудальнай сеткі. На гэтых ра-ботах будзе вынута зямлі 8 тысяч куба-метраў зямлі.

Мы абавязваемся выкапаць усе работы на працягу 15—20 дзён. Ужо выдзена падрыхтоўка. Расправаван праект прак-лады канала і ўсё асудальнай сеткі. Загатаўляюцца лавозніц. Мы заклікаем калгаснікаў суседніх калгасаў паслаць нам у прыкладу і ў 1940 годзе па-большыню ўзяцца за асушку юрканіч-скіх балот.

Каб асушыць усе балоты, неабходна пракапаць 9,5 кілометра канала і пра-весці да яго калектар на працягу 8 кі-лометраў. Уся асудальная сетка даўжы-няй у 74 кілометры будзе пракласена канаваробамі Палескай і Любаньскай МТС. На гэтых работах треба вынута 127 тысяч кубаметраў зямлі.

Калі толькі пачаўся ўсё працаздоль-ных калгаснікаў сельскагаспадарчай ар-целі «Чырвоная Слабодка», «Перамога», «Чырвоная Слабодка», «Пражэктар», «Ле-нінскі шлях», «Пролетарый», «Аван-гард», «Будзінскі» і «Чырвоная ветка» — возьмуцца за гэтую справу, то ўсе зем-ляныя работы можна закончыць на пра-цягу 8—10 дзён. Калі мы ўсе, дружнай калгаснай сім'ёй, выйдзем на мейра-прышчыныя работы, то праз 15—20 дзён не астанецца і следу ад асветных балот.

Таварышы калгаснікі Советскай Бе-ларусі! Мы заклікаем вас паслаць пры-кладу ферганскіх калгаснікаў і дружна выйсці на асваенне новых земляў. Пера-творам асветныя балоты і дрыгну ў квітнеючыя сацыялістычныя палі і сенажа-лі.

Па давуучню агульнага схода калгас-нікаў сельскагаспадарчай арцелі «Чырво-ная Слабодка», Любаньскага раёна, пісьмо падпісалі:

Старшыня калгаса Лявон МАРУГА, Брыгадзір Філіп ЛІТВИНАУ.

Калгаснікі: Паша КУРЫЛЬЧЫН, Васіль АСТРОУСКІ, Васіль МАРКОВІЧ, Сцяпан МАНАЧЫН, Антон КУЛЬ-БАЦІ, Васіль КАВАЛЕУ, Васіль БЕРНІКОВІЧ, Філіп КРЗЕНЬ, Васіль МАНАЧЫН.

КАШТОЎНАЯ ІНІЦЫЯТЫВА

ОБАНП. (Мар. «Звязда»). 17 лотага сельскагаспадарчай арцелі «Чырвоная Слабодка», Турацкага сельсавета, адбыўся сход калгаснікаў. Присутнічалі 150 чалавек. Балгаснікі абмерка-валі пытанне аб асушыні балот і стано-вілі кармавой базі. Інфармацыю зра-дзіў старшыня калгаса Лявон Маруга.

У нас па самым бокам ляжыць 50 араў асветнага балота, — гаворыць Маруга. — Бугты лавозніц і мох не зможваюць нам калгас, а рэчка лавоз-нікаў прыносіць мала карысці нашай радзіме. Перад намі стаіць задача: асушыць і асветніць балоты. Мы па прак-тыцы пераказалі, што асветныя балоты носяць вялікую карысць. З двух гек-тараў балотнай зямлі ў мінулым годзе атрымалі 50 цнт. проса. Многія кал-гаснікі асветнілі сотні гектараў балот, асветнілі ўсё, належаючы на пт. высокакачэснага сена з кожнага гектара. Высокі ўраджай зерняных культур на балот-назначы павысіў вагу калгаснага паліна. Балоты дапамагаюць удзям у дэкавінах на мінеральнай глебе.

У мінулым годзе мы пачалі асушыць балоты. Пракапалі канал даўжынёй у 500 метраў, пракласілі да яго калектар, асу-шылі такім чынам 36 гектараў. 13 гектараў засялілі жытцам і пшаніцай.

Сёння треба пашыршыць і ўглыбіць аснову Юрканічскага канала і працягну-ць яго яшчэ на адзін кілометр з такім сілкам, каб асушыць астатнія 50 гекта-раў. Метады асушкі мы павінны змя-ніць. Треба асушыць балоты хутка і вы-дагнацца.

Працоўны прыклад паказалі нам калгас-нікі ўзбелістанца, якія дружнай сім'ёй па-тара месца пракапалі канал даў-жынёй у 270 кілометраў. Мая прапанова — як толькі падкошы зямлі, усім лгасам дружна ўзяцца за асушку балот-назначы работу на працягу 15—20 дзён.

Выступленне старшыні калгаса патры-цель калгаснікі Васіль Астроўскі, Васіль Арковіч і іншыя.

Васіль Марковіч сказаў: — Кожны калгаснік гроўна зацікаўлен цяляшчыняй гэтага дробаўцы і ўпалю-ваці калгаснай гаспадаркі. Асваенне ба-лі калгаснай гаспадаркі. Асваенне ба-лі калгаснай гаспадаркі. Асваенне ба-лі калгаснай гаспадаркі.

Мы з поўным правам можам і павінны выкапаць на слаборытцы ўсе калгасныя асушкі балот металам ферганскіх калгаснікаў. Пара пачоныя са-велькі нашай былой нядолі — асвет-ныя балоты.

Вопыт работы стаўбцоўскіх лесарубаў



Інструктар-паляц Ошчэравага мехпункта (Маліцкая абласць) тав. Ф. Я. Ільчык пры-быв у Стаўбцоўскіх лесарубаў для падрыхтоўкі палатоваў з мясцовых лесарубаў. На ЗДЫМКУ тав. Ільчык (справа) паказвае лесарубам тт. Міценкам і Міценкам, Ільчык і Міценка, як тацьня лужковую пшчу.

КВАРТАЛЬНЫ ПЛАН ВЫКАНАЕМ ДА 10 САКАВІКА

Лесныя масівы Стаўбцоўскага леспраг-маса працарулі на дзевяці кілометраў. Толькі адна налібоўка пшча, дзе расце высокаякачэсна аява, бароза, асена, налі-чвае 35 тыс. га. Пры ўлажце польскіх памешчыкаў і капіталастаў гэтыя баціны па-дражэжынку разбазарыліся. У большай д-ляціні распрацоўваліся выбарачны па-радкам. Павялілася масавыя недарубы лес-назначы. Малаякі зусім не селіся.

Перад новастарым леспрагмасам бы-ла паставлена задача — павесці паралак у эксплуатацыю асветнай гаспадаркі. За пра-цоўныя два месяцы мы ўжо дабіліся ве-лікай рэзультатаў. Арганізавана 4 ле-сарубы, звысена часткова неабходны і-струменты. Расце лік паставленых сяр-дэсарубаў. Вялікая масава-ражоніцельная работа праведзена зямлі на ўдзяленню вы-сокакачэснага лужковага пшча. Гэта ме-рапрыемства было пачаўна з арга-нізацыі стаўбцоўскіх звысена на асе-ўацтвах.

Мясцовыя лесарубы, працоўныя ўсе го-ды павары, сапачыкі ніяк не магі а-ражыць, як гэта мы будучы працару-брыгадзі. Арганізавана ў вёсцы Нікала-ўшчына першае званне ўладзіра Міцен-кі дамо бліскучыя рэзультаты. На трэці дзень сваёй работы яны заганялі 245 кубаметраў драўніны — 444 проц. зорны.

Усёю за гэтымі званам арганізаваліся і-другое — Юлія Іванна, таварыш паказу-е добрыя поспехі ў рабоце. Зараз у іх пра-цуюць ўсёю сям брыгад, а да канца лі-стага намечана арганізаваць яшчэ 8.

Перавага звысенагата метады работы ўжо паводна для многіх і мясц. лесарубаў. Ёсць характэрны прыклад. 14 лотага 16 лесарубаў, аб'яднаны ў брыгад, заганя-лі 485 кубаметраў лесу, а 35 чалавек.

РАДАСНАЯ ПРАЦА

Прайдзе ўсёю 5 месяцаў, як працоў-ныя Заходняй Беларусі выдзены ад па-бывае і збройнае ідзе на карысць наро-да. Мы дабіліся высокай выпрацоўкі, заган-ялі пшчу за дзень 245 кубаметраў лесу. Гэта рэзультат кааператываў брыгад-назначы. Калі раней мы крыху сумняваліся, ці выйдзе ў нас, то зараз кожны член брыгады з'яўляецца добрым агітатарам звысенагата метады работы. Зараз мы заганяем у дзень да 185 куб.—190 проц. заганяна.

Працарушы зварот стаханавіцаў на-рацыйнага леспрагмасаў рэспублікі, мы аб-авязаліся заганяць за год звысена 22.000 кубаметраў драўніны і штодзёна выкон-ваць сваё заданне не менш як на 200 проц.

ВЛАДЗІМІР МІЦКЕВІЧ, брыгадзір званна лесарубаў.

Стаханавская брыгада Владзіміра Міценкі

З раніцы пачаўся зварыца, вакол ні-чога не было відаць. Вечер, пахаліўшы снежныя нывы, палітаў на магутныя кры-ны драў. Але, спаткаўшы на шляху густую спіну, паступова слабеў, звал-ляючы сваю волю.

Да поўдня бора ўзялася. Неба прае-нілася. Парошчыты, мяккі снег заіскрыў-ся ад яркіх, але халодных праменьняў злотыскага сонца. Сасновы бор быў увес-як-бы ілюмінараваным белым каўчакі.

З глыбіні ляснога густара даюсіліся глухі ўдары тапароў і зворкі навуё вострых пш. Іх гулкае ржа адгукалася дзесці зусім блізка. З-за павароту снеж-най сцяжкі паказуся сівы дымок, паволь-на ўзнімаючыся ўверх. Каля вялікага кастра, разложанага пасярэдзіне лясной палыны, стаяла груна людзе. Некаторыя з іх, зручна прымаінушыся на спінай хвой і байкай да аргага полымі, уваж-ліва слухалі свайго субясеніка.

РАСНАЗЫ ЛЯ КАСТРА

Непачасная была гэтая зіма для ле-сарубаў Владзіміра Міценкі. Два месяцы ён вандраваў па Палессе, заходзіў у са-мыя глухія куткі і ўсёю яго сустрака-лі з адным адказам: сваіх ханае. Хар-чы ўжо спахлі. Ён рашыў вырнуцца да-хаты. Владзімір ведаў, што яго чакае до-ма. Не хадзіць засмучаць старога баць-ку, які многа палей ускладаў на зар-боткі свайго сына. Заната цяжкі быў год, многа лажоў сабралася, хоць крыху раскладзіла. Палылодзчы да сваёй ро-най вёскі, Владзімір рашыў: треба штур-на бацькавай хаты, ён вясела запытаў:

— Ну я, атрымалі мае грошы? — Не, сынку, не было. — Значна, па пошце затрымаўся, па-вінны хутка прабыць.

Бацька пшчыла паглядзеў на свайго сына, зрамуў яго і пшча адказаў: — Так, мусіць паштар затрымаўся ў дароце.

— Я кастра пачаўся азмужленне. Мі-ценкі прадаўцаў? — Так, браткі мае, і да гэтага часу грошы не атрымаў.

Присутныя вясела расмяліся. Кожны з сязыснутых тут лесарубаў мо-га бы расказаць нямаля такіх сумных здарэнняў з свайго жыццявага шляху. І брыгадзі Міценкі — Владзімір і Алякс-андр, і Язэвіч Пётр, і Аляксандр Стома, і дзевяці іншых патомственых ле-сарубаў з блызнай вёскі Нікалаўшчына па скалілі ўсю Заходнюю Беларусь. Га-та былі вечныя вандраўнікі. Іх можна было сустрэць у Белавежскай пшчы, у Гайнашчы, у Наібоках, за Брестам. Іны ваялі дубы, сосны, грабы і елі, капалі карчы для смалакурары, ганялі пшчы на Пэману, па іюнаводнай Вісла да мора.

ЯК СТВАРЫЛАСЯ БРЫГАДА

Постарыны верасень 1939 г. застаў у-розных месцах краіны нікалаўскіх ле-сарубаў. Але не праійшо і тыдня, як усе ўжо былі дома. Пачалося іх іх новае жыццё. Іны сталі грамадзянамі вялікай краіны сацыялізма.

З прыходам Чырвонай Арміі брыга-ды Міценкі і ўсе іх таварышы першымі вышлі ў лес на заганяўку драўніны. На новаму руслу пшчыла жыццё лесарубаў. І драмычныя лясныя гушчы, і магутныя сонны, і галіністыя елі, якія раней былі ўдзяснаю радзімай, сенагу, зараз сталі наронным зыбкітам. І зусім на-пшча пашла работа.

Часта наведваў клянку, дзе працава-лі браты Міценкі, дырэктар новаарга-нізаванага Стаўбцоўскага леспрагмаса тав. Шаўчанка. Ён палюўу вёў гукар-кі з малалікімі лесарубамі, расшываў аб іх жыцці, расказаў аб лесарубах Совет-скай Беларусі, аб знатным стаханавіцу Васілю Антонавічу Гошчу.

Хлопцы з асаблівай цікавасцю слухалі пра работу стаханавіцкіх звысенаў. Шык не верылася ім, што такіх пуды здыліны тварыць простыя людзі.

Колькі невычарпальнай энэргіі, бага-тырскіх сілы ў гэтых людзей! Іны гавар-яць на рабоце, іны любяць працу, стаўшы да іх ісправы чэсці. Іны ча-калі гэтага 20 год.

Міценкіны — гэта новыя зноў новыя вёскі. Іны ідуць таварышам не толькі аб сабе, але і аб сваіх думарышах, аб сваім участ-ку, аб сваім леспрагмасе. І на іх раўноўна-ці і бярэць прыклад дзевяці, сотні ле-сарубаў нікалаўскіх, малібоўскіх, агі-шчыных, свержанскіх.

На адной з вытворчых парад у лес-прагмасе выдзеныя, што Наібокі ўчас-так пачынае адставаць. Слова ўзай бры-гадзір Владзімір Міценкі.

— У нас не пашына быць асветных. Мая брыгада выказвае згоду ўзяць на-буксір налібоўскіх лесарубаў.

Колкі новых гарнінаў, якіх не веда-ла раней вёска Заходняй Беларусі, за-раз сталі тут шырока ўжывацца! І са-мым напалюльным з'яўляецца слова ста-ханавец. Чалавек, заслужыўшы гэта вы-сокае званне, карыстаецца ўсеагульнай пашагай і пачотам. Першымі заслужы-ўшы яго з'яўляюцца члены брыгады лесарубаў Стаўбцоўскага леспрагмаса Владзіміра Міценкі.

І. ТУРЦІН, Нікалаўшчына—Стаўбы.

І. П. ТУР Санітар Баранавічскага абнама КП(б)Б

Сталінскую Канстытуцыю. Яна працягла-сяцянам артыкулаў Лейна аб жанчыне, ра-сказаў аб наыходжых выбарах. Зараз народ аднадушна выдучыў яе канцыда-там у дэпутаты Вархуўнага Совета Саюза ССР.

Малаяя сядзіна вёскі Каланава. Валю-жыцкага раёна, Еўгенія Рабіна кожны вечар збірае жыхароў у клуб і праводзіць з імі заныці.

У вёсцы Сакоўшчына рэгулярна пра-водзіць агітатыўна-масавую работу Лія Ро-зіна і дэпутат Народнага Сабрання Жы-даловіч.

Інжынер-механік Ліскай фабрыкі «Ар-лава» Ілья Браўэ ў сваіх гутарках ра-сказавае аб зусім новым становішчы жыхароў у былой палскай Польшчы. Ён, інжынер, раней вымучыў быць працаваць чорна-белым.

Тэхнік прыкладнаў мнота. Агітатары, вы-расшыя з гушчы народа, існуюць у масе-словы большышчынай пшчы. На яркіх фактах раскіну новага жыцця ў кожным сілае, рабне яны агітууюць за нашу радзі-му, за партыю, за таварыша Сталіна.

ПЕРАЗАГА БРЫГАДНЫХ МЕТАДАў РАБОТЫ

Брыгадны метады работы для нас быў зусім новым. Кожны лесаруб увесць час працаваў у адзіночку або з напарнікам. Прывыклі да напарных пш, алы іншыя ніколі і не бачылі. Таму мы адразу не зрамулі перавагу калектыўнай працы.

Першыя дні работы званна Владзіміра Міценкі паказалі ўжо, якой высокай выпрацоўкі можна дасягнуць, прымяня-ючы вопыт лепшых лесарубаў Советскай Беларусі.

Маё званне арганізавалася 29 студзе-ня. Паспехі нашы велькі добрыя. У сяр-эднім за дзень мы заганяем да 200 кубаметраў лесу. Велькі спадабалася нам лужкова пш. Яна ідзе пшчына і легка.

На новаму зямлі лесарубы заходніх абласцей БССР. Мы маем усе магчымыя пасля работы добра атчыны, пачытаць газету. Зараз у нашай вёсцы абстаў-ляецца чырпны куток для лесарубаў, бу-дзем на вечарах вучыцца.

Маё званне сапачынае са званнем Вла-дзіміра Міценкі. Стараемца дагнаць яго, а потым думам апыраціцца. Да 24 сака-віка — дна выбараў — мы абавязаліся заганяць званном 6.000 кубаметраў драў-ніны. Сваё слова стрымем.

І. ЛОСІН, брыгадзір званна лесарубаў.

ЗА РУБЯЖОМ

БЕГСТВА ШВЕДСКІХ „ДАБРАВольцаў“ З БЕЛА-ФІНЛЯНДЫ

СТАВГОЛЬМ, 21 лютага. (ТАСС). Шведская газета „Норботэнс курьер“ паведамляе аб шведскай вылазцы шведскіх „дабравольцаў“ у бела-Фінлянды...

Прымуова завербавалі шведскіх „дабравольцаў“, на ўласным вопісе адчуваючы жахі манергеймаўскай рэчаіснасці, былі з „дабраахвотнікаў“ часцей, якія знаходзяцца ў бела-Фінлянды...

Як збіраюцца грошы Манергейму

БАПЕНГАГЕН, 20 лютага. (ТАСС). У БАПЕНГАГЕНЕ ў адным з буйных універсальных магазінаў, які належыць братам Давіду, сёрод службовага персанала сілком праводзіцца абар срэбнага белафіна. Як паведамляе газета „Арбейдэрблатэт“, штомесяц з зарплаты кожнага служачага вы...

ліваюць больш 7 кроп. Не жадаючы плаціць выкідаюць на вуліцу. Браты Давід самі афармалі Манергейму 100 тысяч кроп. Апісаны выпадак прымуоваў збораў, як адзначае газета, не з'яўляецца алімпікавым.

Выступленне Кута ў нарвежскім парламенце

ОСЛО, 20 лютага. (ТАСС). Нарвежскае тэлеграфнае агенства перадае, што міністр замежных спраў Кут заявіў ў стортінгу (парламент), што англійскія ваенныя караблі, зробішы напад на германскі параход „Альтмарк“, тым самым грубейшым чынам парушылі нарвежскі нейтралітэт. Параход „Альтмарк“ быў данамерным супраць аб'ектаў у ваенна-марскіх водах. У адпаведнасці з гэтым, параход павінен быў размясціцца ў якасці заахвочана карабля. Ваенныя караблі не падлягаюць агню. Нарвежскаму афіцэру стала вядома, што германскі параход „Альтмарк“ мае на борту зенітныя гарматы. Капітан аднаго нарвежскага ваеннага судна, указавшы Куту, хацеў зрабіць агню германскага парахода. Аднак капітан германскага парахода адмовіўся дапусціць шабонны агню. На што, як ужо ўказаву, ён меў поўнае права. Нарвежскі афіцэр адмовіўся ад свайго патрабавання.

борт „Альтмарка“, у выніку чаго адбыўся бой. Неўзабаве немцы адступілі, страцішы забітымі 7 чалавек. Сярод англійцаў быў забіты адзін. Пасля гэтага англійцы захапілі англійскіх палонных і ўдзялілі. На наступную раніцу нарвежскі ўрад падрыхтаваў пратэст з тым, каб накіраваць яго ў Лондан, і адначасова атрымаў пратэст Германіі. Далей Кут прывёў вытрымкі з інструкцыі, павяшаных нарвежскаму пасланніку ў Лондане. „Нарвежскі пасланнік — указаву Кут — быў прыняты англійскім міністрам замежных спраў Галіфаксам у той-жа дзень. Англійскі міністр замежных спраў даказаў, што Нарвегія не выканала сваіх абавязанстваў нейтралітэту дзяржаў, бо яна не зрабіла стараннага агледу „Альтмарка“. Можна зразумела, што гэты пратэст ні на чым не грунтуецца. Галіфакс адказаў, што нейтралітэт Нарвегіі быў парушаны, але заявіў, што гэта нічога не значыць у параўнанні з тым, што немцы мелі на сваім параходзе ад 300 да 400 англійскіх палонных. Віцязь англійскі ўрад хацеў паказаць, што ў палонных выдалі ён управе іграваць міжнароднае права і не звяртаючы ніякай увагі на малую дзяржаву, якая не мае ніякай інаш моты, апрача захавання свайго нейтралітэту. Нарвегія павінае гэта пратэста супраць гэтых дзеянняў англійскага ўрада. Нарвегія звернецца ў міжнародны трыбунал.

НА ЗАХОДНІМ ФРОНЦЕ

ПАРЫЖ, 21 лютага. (ТАСС). Паведамляецца, што ўчора на фронце дзець праішоў спайкай. Пачу азначана слабая перастурка артылерыі і пяхотных часцей у розных пунктах, у прыватнасці, у раёне Вагезаў і на Райне.

ПАРЫЖ, 21 лютага. (ТАСС). Агенства Гавас перадае, што на двух участках латвійскага септара немцы праявілі дзве невялікія вылазкі. Гэтыя аперанцы не былі падтрыманы артылерыяй, і германскія пяхоты, якія былі наблізіліся да французскіх пастой, адшлі пры першых жа выстралах. Адна вылазка мела месца ў раёне на захад ад Саара, другая — у раёне Ніл.

БЕРЛІН, 21 лютага. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае: „На захад ад Бузендорфа германскі разведчы атрад, іранічна ў гэты французскай тэрыторыі, заўважыў гравітат, падушчы яго на блізкаму адлегласці і прапанаваў французам аглядаць. Праціўнік адказаў з кулямётаў і рэвалювераў. Адбылася перастурка. Камандзір германскага разведчата атрада спыніў агонь і паўтарыў патрабаванне аб агляці. Праціўнік працягнуў страліць. Пры дапамозе гранат супраціўленне французав было зломлена. Усе 20 французскіх садыгаў былі забіты. Два германскія садыгаў легка ранены.“

ВАЙНА НА МОРЫ

БЕРЛІН, 20 лютага. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае: „Германскае падводнае лодка захапіла англійскіх эмінен „Дорынг“, які кананіраваў караван суднаў. Заява англійскага адміралства, што з пачатку ваіны Англія страціла ўсяго 6 эмінен, няверная. Захоплена на меншай меры 8 эмінен. Апрача таго, некалькі англійскіх эмінен атрымалі цяжкія пашкоджанні і вывезены з строй.“

БЕРЛІН, 21 лютага. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведамляе, што ў выніку павету германскіх самалётаў на англійскія і шатландскія ўзбярэжжы і Шатландскія астравы захоплены два англійскія мінароствы і ўзброены гандзевы параход.

ЛОНДАН, 20 лютага. (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтар, за апошні тыдзень было захоплена 5 англійскіх і 15 нейтральных суднаў агудымым волазямчыннем у 86.077 тон.

Марское міністэрства заявіла, што гэтая страта з'яўляецца найбольшай за тыдзень з пачатку ваіны. Нейтральныя краіны, а таксама Англія і Францыя, з пачатку ваіны страцілі судны волазямчыннем у 1.059.766 тон. На германскіх востках, таж захаваных з пачатку ваіны суднаў складае 1,5 млн. тон.

Антываенны рух у Англіі

ЛОНДАН, 21 лютага. (ТАСС). Раённая лейбарысцкая арганізацыя ў Хэмпсе аднагалосна прыняла рэзалюцыю, якая асуджае вышамком лейбарысцкай партыі за палітыку падтрымання ваіны і англійскага ўрада. Рад прамоўляў заявіў, што ў сувязі з палітыкай лейбарысцкіх лідэраў яны выйдзю з партыі. Многія дэлегаты канферэнцыі трох рэіонных арганізацый лейбарысцкай партыі графітха Стырлінг (Шатландыя) у сваіх выступленнях гаварылі, што ніхто з іх не падтрымае палітыку лейбарысцкага кіравання.

Антываенны рэзалюцыі прыняты саветам трэціённаў Дорбі, які адна зьнеш 10.000 рабочых, і саюзам ганітэвых служачых у Уілмарноку (Шатландыя).

БРАШУРА „СТАЛІН І БУДАЎНІЦТВА Чырвонай Арміі“

Дзяржаўнае выдавецтва пры СНК БССР да стаўнага юбілею Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота выдаліла на беларускай і рускай мовах брашуру К. Варашылава — „Сталін і будаўніцтва Чырвонай Арміі“. Тираж брашуры — 30.000 экзэмпляраў.

Састаў Дзяржаўнай планавай камісіі пры СНК БССР

Совет Народных Камісараў БССР зацвердзіў Дзяржаўную планавую камісію пры СНК БССР у наступным саставе: тт. Чорны І. Л. — старшыня, Дзяржплана пры СНК БССР, Супробаў Г. Л. — намеснік старшыні, Чыжов А. А. — намеснік старшыні; члены камісіі — тт. Азарноў І. Л., Нехай С. А., Шэфлянд Д. А., Гонаў К. В. — прэзідэнт Акадэміі навук БССР, Кулябчаў М. О. — начальнік упраўлення народнагаспадарчага ўчота БССР.

Калгасныя наватары

БРАГІН. Група калгаснікаў сельскагаспадарчай арміі імені Талмана праводзіць пікавыя вышты па акіматызаванні паўднёвых культур.

У 1935 годзе калгасны самовод тав. Ганчароў пасадзіў некалькі чаранкоў вінаграда. Зараз у калгасе пасаджана 215 кустоў высокакачэсных сартоў вінаграда „Мускат“, „Александрыйскі“ і „Шледа белая“. У 1939 годзе сабраны першыя плады вінаграда. Для пасадкі ў 1940 годзе загатоўлена 6 тысяч чаранкоў і 3 тысячы аводкаў вінаграда, у тым ліку — 18 мічуранскіх сартоў.

Два тоны таму назад калгас пачаў разводзіць каўну. У мінулым годзе яны былі пасаджаны на плошчы аднаго гектара, з якога сабран урадкай у 250 цэнтнераў. У 1940 годзе ў калгасе будзе пасаджана 2 гектары каўнуў.

Выдатных поспехаў дабіўся калгас таксама ў вырошчванні новых высокаўраджайных сартоў махоркі. У 1939 годзе сабрала па 36,6 цэнтнера махоркі з кожнага гектара.

У мінулым годзе тэлыманаўцы пасадзілі 10 гектараў малалого саза вышамычна мічуранскіх сартамі. Пітомнік калгаса павырашае, і ў бліжэйшы год ён будзе апуськаць калгасам і калгаснікам па 40 тысяч пладовых сажанцаў. (БЕЛТА).

Крэдыт на індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва

Белкомунбанк выдзеліў на гэты год 2,5 мільёна рублёў на крэдаванне індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва рабочых і служачых.

Суды выдаюцца прадоўжным БССР у размеры 5 тыс. рублёў з рэстарміювак на 5 год.

Апрача таго, выдзелена і млн. 500 тыс. рублёў крэдыта прадоўжным па рамонт іх кватэр.

Падарункі дзецям заходніх абласцей БССР

У ПК ЛСМБЕ прадаўжаюць паступаль ад піонэраў Савецкага Саюза падарункі дзецям заходніх абласцей БССР. Піонеры Далекага Усходу, Памаложжа, Каўказа, Сібіры насылваюць дзецям вышамычнага народа партреты правальцоў, кнігі, альбомы, цацкі, алуці, гульні і т. д. За азігні годкі дзець 20 лютага атрымае 8 пакымак ад піонэраў горада Стаўрочаля. У ліку падарункаў — чырвоны сшыт для піонэрскага атрада.

Хроніка

Соўнарком БССР назначыў Намеснікам Наркома тэкстыльнай прамысловасці БССР тав. Павараў Е. Ф.



Тэамастэаўскі першы дэкабрыстаў калгаснік тав. Беласкога тав. Б. Мелініч атрымаў кватэру ў двух пакоях у астаўноў у доме былага фабрычана. На ЗДЫМКУ: тав. Мелініч з жонкай і дачкай у новай кватэры. Фото І. Казловіча.

Увядзенне ўсеагульнай абавязковай і бясплатнай ў заходніх абласцях БССР

Совет Народных Камісараў БССР прыняў пастанову аб развіцці народнай асветы ў заходніх абласцях БССР.

Усе школы прызнаны дзяржаўнымі, і ўтрыманне іх прынята на дзяржаўны кошт. На ўсёй тэрыторыі заходніх абласцей БССР увядзена ўсеагульная абавязковая бясплатная асвета: у сельскіх мясцовых асветах і гарадах — за пачатковую школу, у гарадах — за сямігадовую школу. Уводзіцца сумеснае навучанне вучняў, ліквідавана дзяленне школ на мужчынскія і жаночыя.

На паставе артыкула 99 Канстытуцыі БССР спыняецца выкладанне рэлігіі і выкананне рэлігійных абрадаў па ўсіх школах заходніх абласцей БССР.

Лічцы насустрэч патрабаванням і ітарэсам беларускага працоўнага насельніцтва. Соўнарком прапанаваў Наркамасветы пры размяшчэнні школьнай сеткі атрымаць пераважна беларускія школы, забяспечыць іх беларускімі падручнікамі і кваліфікаванымі выкладчыкамі.

Уводзіцца вывучэнне рускай мовы ў беларускіх і нацыянальных школах з трэцяга класа; вывучэнне беларускай мовы ў рускіх школах — з трэцяга класа, у нацыянальных школах — з другога класа.

„Повшхенныя“ школы першай ступені разарганізуюцца ў пачатковыя школы, школы другой і трэцяй ступені — у ня-

поўныя сярэднія, гімназіі і агульнапачатковыя школы — сярэднія школы. Адначасова ствараецца сетка дзядольскіх і пазатэатральных і школ пачатковай і сярэдняй асветы і маласямейныя школы.

Зацверджана адркрыцц педэаггагічнага інстытута ў горадзе Беластоку і стаўнінскіх інстытутаў у гг. Пінна, Наваічых і Гродна. Зацверджана адркрыцц 6 педэаггагічных вучыцельскіх гарадах Беластоку, Гродна, Ігу, Пінску, Брэсце і Маладзечлаўскіх педэаггагічных вучыцельскіх гг. Валкавіска і Літэ.

Усе функцыянершчы на заходніх абласцях БССР размешчаны спецыяльныя школы першараённых гаспадарчых наркаматаў. Школы школы на 15 сакавіка будуць праарганізаваны па тыпу маў і ФЭВ.

Наркамасветы БССР прапанаваў павяшчыць у гэтым годзе ў заходніх абласцях БССР сетку сельскіх асветы і дзядольскіх ламаў. Для гэтай мэты выкарыстаны былыя памешчыцкія асабіны, якія перайшлі ў дзяржаўнасці.

Ва ўсіх абласцях пентра абласцей БССР арганізуюцца кулпарты і перапархтоўнікі і вышамычальныя для даўстановаў.

Заява Чемберлена

ЛОНДАН, 21 лютага. (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтар, учора глава англійскага ўрада Чемберлен заявіў ў палатне абшчыні паведамленне з паводу ішчэнства з германскіх параходам „Альтмарк“.

Чемберлен заявіў, што на працягу трох месяцаў англійцы сачылі за параходам „Альтмарк“. Далей Чемберлен прагавіў нарвежскаму ўраду абнавааченне ў тым, што ён блізэйнічэй і нібы прагавіў „спайнейшую абнавааченне да скарыстання нарвежскіх тэрытарыяльных вод германскіх флотам.“

Абмежаванне праў англійскага парламента

ЛОНДАН, 21 лютага. (ТАСС). Міністэрства фінансаў паведамляе, што „у матах захавання тэйны“ яно і падаль не будзе апубліковаць весткі аб бюджэтных аднавааченнях на ваенныя патрэбы. Далей у паведамленні міністэрства гаворыцца, што „ваенны бюджэт будзе абмярковавацца парламентам, але абавязкова лічыць не будзюч указаванам“. Замест іх будзе указаванна ўмоўная сума ў 100 фунт тэрлінгаў на кожны артыкул расхода, за якую членам палаты будзе прапанаваана галасаванне.

Заява Неру

БАБУІ, 21 лютага. (ТАСС). Газета „Ваебей вроніка“, паведамляе, што былы старшыня Індыйскага нацыянальнага кангрэса Неру, адказваючы на выступленне англійскага міністра па справах Індыі і Бірмы Зетлэна, заявіў: „Не можа быць і гутаркі аб павяшчэнняй свабодзе. Або Індыя свабодна адуці, або яна не свабодна. Мы ні на ёгу не адзім сваіх паліцый. Той, хто думае, што мы адступім, абнавае сабе. Лорд Зетлэну быў-бы заавадзены, калі-б мы вынеслі рэзалюцыю, выражаючую лаядзьянасць у адносінах Англіі і паднесці-б яе яму ў парлаунак. Калі мы катэгарычна заадуем аб сваім праве на свабоду, мы робім гэта не для таго, каб сказаць нешта прыемнае Зетлэну або зрабіць прыемнае ўражанне ў Англіі. Трэба рыхтавацца да барацьбы. Гэтая падрыхтоўка заключаецца не ў выкрыванні доўгунгаў, а ў тым, каб падрыхтаваць для барацьбы армію мужных людзей, гатовых да ўсіхх трынасацей.“

Падрыўная дзейнасць былых польскіх афіцэраў у Літве

КАУНАС, 21 лютага. (ТАСС). У Вішне праведзены новыя арышты былых польскіх афіцэраў, якія прабавалі арганізаваць дэманстрацыі і вышамычальныя беспарадкі ў краіне. Канфіскавана многа лістовак, накіраваных супраць літвёўскай дзяржаўнасці.

На франтах кітая

У ПАУДНЁВЫМ КІТАІ 18 і 19 лютага на поўнач ад Святоу (правішчыя Гуанлун) японцы высадзілі дэсант у саставе 2 тыс. японскіх салдат і марыянетачных войск. Кітайцы аказалі ўпорнае супраціўленне, і дэсант не змог праасувацца ў глыб кітайскай тэрыторыі. На востках з кітайскіх крывіц, 1.800 салдат марыянетачных войск 19 лютага паўстаўлі супраць японцаў і даауцыміся за кітайцаў.

Заява Неру

КАУНАС, 21 лютага. (ТАСС). У Вішне праведзены новыя арышты былых польскіх афіцэраў, якія прабавалі арганізаваць дэманстрацыі і вышамычальныя беспарадкі ў краіне. Канфіскавана многа лістовак, накіраваных супраць літвёўскай дзяржаўнасці.

На франтах кітая

У ПАУДНЁВЫМ КІТАІ 18 і 19 лютага на поўнач ад Святоу (правішчыя Гуанлун) японцы высадзілі дэсант у саставе 2 тыс. японскіх салдат і марыянетачных войск. Кітайцы аказалі ўпорнае супраціўленне, і дэсант не змог праасувацца ў глыб кітайскай тэрыторыі. На востках з кітайскіх крывіц, 1.800 салдат марыянетачных войск 19 лютага паўстаўлі супраць японцаў і даауцыміся за кітайцаў.

Кітайскія войскі занялі Наньнін

Кітайскія войскі выблі японцаў з Сі-сіня (на захад ад Сяошаня).

Кітайскія войскі занялі Наньнін

Кітайскія войскі, прыкываючымі адзюх таловых японскіх сіа з Наньніна, абнаваюцца баі. Японцы заавадзілі валякія стратэгіі, у выніку чаго яны вышамычаны былі накінуць горад.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКІ ДЭЯРЖАЎНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР 22, 23 лютага Аб'ёмнае № 113 і 114. БРОНЕПОЕЗД 14-09 Пачатак у 7 г. 30 м. вечара. Клас аперэты а 8 г. вечара.

ДЭЯРЖАЎНЫ СІМФОНІЧНЫ ТЭАТР БССР 22 лютага Аб'ёмнае № 07. СОНДОР БЛАНК Пачатак у 8 г. вечара.

Кіноаатар „Тыраюва арэра“ „БОЛЬШАЯ ЖЫЗНЬ“ Кіноаатар „РОДІНА“ „ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА“ Кіноаатар „Інтэрнацыяналь“ СЕВАНСКІЯ РЫБАКІ

Кіноаатар „ВАНДЫ ДНЯ“ „Яе дружыца“ „Правда“ Журнал Мі-суслоўскі студыі Мі-суслоўскі студыі Мі-суслоўскі студыі Мі-суслоўскі студыі № 7 і 8.

ДЭЯРЖАЎНАЯ ФІЛАРМОНІЯ БССР (памяшканне клуба ім. Сталіна) 24 лютага. Аб'ёмнае № 52. КАНЦЭРТ прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння вялікага рэсала кампазітара П. І. Чайкоўскага. Сымфанічны аркестр Дзяржаўнай Філармоніі БССР. Дырыжор І. А. МУСІН. Звартацца: плошча Савободы, 21/1. тэлефон 22-845.

ВЫДАВЕЦТВА „ЗВЯЗДА“ патрабуюцца: КАЧАГАРЫ І ПРЫВРАТНЫЧЫНЫ. Звартацца: Сошчыца, 40, 2 паверх, пакоя № 1.

БАЦНІ І ВУЧНІ! Непатрэбныя вам ПАТРЫМАННЯ СТАБІЛЬНЫЯ ПРАДАВАЦЕ КНІЖНЫМ МАГАЗІНАМ І КІЕСКАМ УПРАУЛЕННЯ КНІГАГАНДЛЯ ДВБ ва ўсіх гарадах і раёнах БССР па цэнах, зацверджаных Наркамгандлем. Упраўленне кнігагандля ДВБ.

Грамадзяне, здаўшыя рэчы на камісію да 1 студзеня 1940 г. У КАМІСІЯНІ МАГАЗІН № 26 Мінгорпрагандля, ПАВІННЫ ПЕРАРЭГІСТРАВАЦЬ СВАЕ КВІТАНЦЫ У БУХГАЛТЭРЫ МІНГОРПРАГАНДЛЯ (па Савободы, 5) ДА 25 ЛЮТАГА 1940 ГОДА ПАСЛЯ УКАЗАНАГА ТЭРМІНА КВІТАНЦЫ БУДУЦЬ АНУ-ПРАВАННЫ. ДЫРЭКЦЫЯ МІНГОРПРАГАНДЛЯ.

БЕЛМАСЛАКАХМАЛТРАСТУ патрабуюцца: ЭКАНАМІСТ, КАРТАТЭАТЧЫК-КАСІР, ГАЛЮФІННЫ БУХГАЛТАРЫ для заводу. Звартацца: плошча Савободы, 21/1. тэлефон 22-845.

ДЭЯРЖАЎНАЯ ФІЛАРМОНІЯ БССР (памяшканне клуба ім. Сталіна) 25 лютага Аб'ёмнае № 17. КАНЦЭРТ вадзюжаната дэятка матастатва прафесара Мірона ПАЛЯКІНА Партыя Фортыяна — Валадымір ЯМПОЛЬСКІ. Пачатак у 9 гадзін вечара. Білеты ў касе клуба з 8 да 9 г. ве-

МАГАЗІНЫ КОГІЗ КУПЛЯЮЦЬ ад насельніцтва, бібліятэк, арганізацый і устаноў БУКІНІСТЫЧНЫЯ І БЫШЫЯ У КАРЫСТАННІ КНІГІ ПА ўсіх галінах літаратуры, навукі і тэхнікі. Кнігі купляюцца на умовах, зацверджаных Наркамгандлем. У г. МІНСКУ кнігі купляць мага-зіны № 1 — Сошчыца, № 2 — Сошчыца вул. Мар'ізева, № 3 — гарадак Віцебск, Г. Мар'ізева, Бароўска і Оршы. МАГАЗІНЫ ВЫСЛАЮЦЬ СВАІХ ПРАДАВАЧКОЎ НА ДОМ. ПРАДАВАЦЕ МАГАЗІНАМ КОГІЗА НЕПАТРЕБНЫЯ ВАМ КНІ-

БЕЛМЕХАНДАЛЬ праводзіць скупку СТАРЫХ ФУТРА І ФУТРАВЫХ ВЫРБАЎ АД НАСЕЛЬНІЦТВА ў НАСТУПНЫХ СПЕЦІАЛЬНЫХ ПУНКТАХ: Мінск — Футравы магазін № 2 — Сошчыца вул. Гомель — Футравы магазін № 3 — Сошчыца, 2. Мар'ізева — Футравы магазін № 4 — Першамайская, 19. Віцебск — Футравы магазін № 5 — вул. „Праўда“, 12. Бароўск — Футравы магазін № 6 — Сошчыцкая, 122.

ВЕЧА ЯЎРЭЙСКАЯ ЛІТАРА БЕЛАСТОК. У сток адбыўся вечар яўрайскіх тэатраў. Залы тэатра запоўнілі фанершчыкі, цэлю, інтэлі...

Увядзенне ўсеагульнай абавязковай і бясплатнай ў заходніх абласцях БССР. Совет Народных Камісараў БССР прыняў пастанову аб развіцці народнай асветы ў заходніх абласцях БССР.

Суд ЗА СПЕКУЛЯЦЫЮ — ДА 7 ГОД ЗНЯВОЛЕННЯ. Былы работнік мінескага Птушскага міната Калдан К. С. карыстаючыся пазіцыяй на службовых справах у заходняй абласці БССР, скупаву тым протавараў і прадаваў харчавання, якія потым перапрадаваў у Мінску па спекуляцыйных цэнах.

Дэбнік. © Сёння, у 6 гадзін вечара, у Сталінскай Інтэрнацыянальнай і Бомсольскай будзеца нарада сакратароў партарганізацый і прэстароў, устаноў Варашылаўскага раёна.

МАГАЗІНЫ КОГІЗ КУПЛЯЮЦЬ ад насельніцтва, бібліятэк, арганізацый і устаноў БУКІНІСТЫЧНЫЯ І БЫШЫЯ У КАРЫСТАННІ КНІГІ ПА ўсіх галінах літаратуры, навукі і тэхнікі. Кнігі купляюцца на умовах, зацверджаных Наркамгандлем. У г. МІНСКУ кнігі купляць мага-зіны № 1 — Сошчыца, № 2 — Сошчыца вул. Мар'ізева, № 3 — гарадак Віцебск, Г. Мар'ізева, Бароўска і Оршы. МАГАЗІНЫ ВЫСЛАЮЦЬ СВАІХ ПРАДАВАЧКОЎ НА ДОМ. ПРАДАВАЦЕ МАГАЗІНАМ КОГІЗА НЕПАТРЕБНЫЯ ВАМ КНІ-